

ЗВЯЗДА

№ 118 (4951)
ЧЭРВЕНЬ
1
ПЯТНІЦА
1934 г.
год выдання XVII

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

СЁННЯ У НУМАРЫ:

ВОДУКИ СУСВЕТНАЯ ПРЭСЫ НА ПРАМОВУ ТАВ. М. М. ЛІТВІНАВА НА СЕСІ ГЕНЕРАЛЬНАЯ КАМІСІЯ КАНФЕРЭНЦЫІ ПА РАБРАЕННЮ.
ТУРЭЦЫЯ І СОВЕЦКІЯ ДЗЯРЖАВНЫЯ ДЗЯЧТЫ АБ АДНО НАХ СССР І ТУРЦЫІ.
45-ГАДОВЫ ЮБЛЕЙ ТВОРЧАСЦІ Л. М. ЛІТВІНАВА.

ПРАПОЛКА ПАВЫШАЕ УРАДЖАЙ НА 15-20 ПРОЦАНТАХ

ШЫРОКІМ УКРАНЕННЕМ ІНДЫВІДУАЛЬНАЙ ЗДЕЛЬШЧЫНЫ ПАСКОРЫЦЬ ТЭМПЫ ПРАПОЛКІ

ЗА КУЛЬТУРНУЮ, ВЫСОКАЯКАСНУЮ РАБОТУ

Сіня барацьба за годар савецкай «фірмы», за славу заводскай маркі ўзяла «Права» — цэнтральны орган нашай партыі.
Годар савецкай «фірмы» — слава заводскай маркі, гэта значыць калектыва завяршыць нашу барацьбу за асабліва перадавой тэхнікі, гэта значыць дагнаць і перагнаць перадавыя ў тэхнічна-аказавальных адносінах капіталістычныя краіны.
Ажыццэвае плана пераходнага года стварыла для гэтага ўсе магчымасці. Ва ўпартай барацьбе за будаўніцтва новых галін прамысловасці Савецкі Саюз адваў першае месца па вытук складаных і нескладаных, усіх відаў і канструкцыйных неабходных для краіны машын і тавараў.
Але гэтага недастаткова. Мала вытук вырабляць. Другая пачынае дзеяць пачынае асабліва і якасці. У гэтым аспэктах.

вытук новых машын і апаратаў. Перад заводам, як і перад усімі машынабудавальніцкімі прадпрыемствамі паўстае на ўвесь рост пытанне аб добрым канструктарскім бюро, аб узняцці якасці асабліва і знаходнага вытук варыянта.
«Права» высювае пытанне аб знаходнавым выглядзе і афарбаванні, не як марнае пытанне, а як пытанне руху наперад. Чаму мы валодаем барацьбу за добракасную прыгожую эканамічную прадукцыю і чыста зробленую прадукцыю.
Першыя крокі ў гэтых адносінах робіць фабрыка «Пролетарская перамога». Трэба думаць, што гэта перадавая фабрыка не астанецца адзінай у дашай справе.
Заслугоўвае ўвагі і хутчэйшага выпраўлення пытанне аб сувялі прадпрыемства са спецыяльнымі. Спадзяецца не ведае вытворцы і наладчы.

„ПРАВЕСЦІ СЕНАУБОРКУ ДА РАЗГОРТВАННЯ УБОРКІ КАЛАСАВЫХ ХЛЯБОУ“

(3 пастановы СНК СССР)

Калгасы Случчыны пачынаюць масавую касьбу

СЛУЧАК. Калгасы зоны МТС пачынаюць масавую касьбу на баляных і заліных сенажагах. 15 чэрвеня пачнецца касьба на лугавых сенажагах.
Асобныя калгасы зоны МТС пачалі касьці 25 мая. Калгасы імя Чапаева, «Чырвоная рэчка» і іншыя ўжо скасілі першыя дзесяці гектараў сена. План сенаборкі складзены так, каб поўнаасцю закончыць уборку сена да пачатку першых дзён ліпеня.
Касіць будуюць звышнімі не больш шыры чалавек у кожным. У пераважна большасці калгасу будзе ўведзена для касцю індывідуальнае здельшчына. Соцыялістычнае спарборніцтва, якое шырока ўкаранілася ва ўсіх пачынах калгаснай працы, вельмі спрыяе ўвядзенню індывідуальнай здельшчыны, асабліва для касцю. На ўборцы сена будзе пераважна звышнівал здельшчына.

Артыкул т. Гікалс—праграма далейшай барацьбы за высокі ўраджай

КАЛГАСНІКІ МЕНСКАГА РАЕНА з вялікім ўдэльным сустрэлі АРТЫКУЛ тав. ГІКАЛО ў «ПРАВЕСЦІ».
АРТЫКУЛ тав. ГІКАЛО БЫў ЗАЧЫТАН І АБМЯРКОВАўСЯ НА КУСТАВЫМ СХОДзе КОМУНІСТАў РАЗАМ з СЕЛЬСОВЕШКІМ І КАЛГАСНЫМ АКТЫВАМ АСТРАШЫЦКАГА РАДЗЕЦНАГА СЕЛЬСОВЕТА. А ТАКСАМА НА НАРАДзе АКТЫВА КАЛГАСА ІМЯ СТАЛІНА. У АДКАЗ НА УКАЗАННІ тав. ГІКАЛО КАЛГАС ІМЯ СТАЛІНА ЗАКАНАЧЫў ДА 1-га ЧЭРВЕНЯ ПЕРШУЮ ПРАПОЛКУ ІЛЬНУ І УСІХ ЗЕРНАВЫХ ПЛАНТАЖАў І ПАШЫ. ІМЯ КАЛГАС «НОВЫ ЦЯЎ» 1-га ЧЭРВЕНЯ Пачынае ўБОРКУ.
МАЗЫР, 31. (Ад палескіх карэспандэнтаў «Звязды».)
Абавязковы артыкул тав. ГІКАЛО «Дабёмся высокага ўраджая» і перадавую «ЗВЯЗДУ» «БАЯВАЯ ЗАДАЧА УСЕЙ КП(б)Б», Мазырскай РК партыі і палітдзел МТС вынеслі спецыяльнае рашэнне. У гэтым рэзольцы артыкул тав. ГІКАЛО на дзеяць вялікае палітычнае значэнне, як баявой праграмы барацьбы за высокі ўраджай у другім туры соцыялістычнага спарборніцтва.
Для прапрацоўкі артыкула і перадавой «Звязды» ў калгасу і вёсках наменана правесці спецыяльны ПАРТДЗЕМЬ у працых арганізацыях. Для правядзення партыя на месцы, выхадзі прадстаўнікі. РК і палітдзел.

Калгасы Мазыры ўжо завяршылі першую праполку зернавых

Разгарнулася праполка ільну. Рад калгасу прыступілі да другой праполкі зямлі і яровой пшаніцы.
Мазырычына магла-б дабіць значна большыя поспеху ў барацьбе за ўраджай, калі-б прапалачныя работы былі лепш арганізаваны. У гэтым радае калгасу АДСУТНІЧАЮЦЬ ДЫСЦЫПЛІНАВАНЫЯ НОРМЫ ВЫПРАЦОўКІ ІНДЫВІДУАЛЬНАЙ ЗДЕЛЬШЧЫНА, з таскаме не замалчаваны ЗА ЗВЕННЯМІ НА ЧАС ПРАПОЛКІ УЧАСТКІ.
Зараз рэфармавалі і МТС рэспандэнт і далі практычныя ўказанні калгасам для арганізацыі ў брыгадах дробных звенняў і замалчаваны за імі ўчастку на час праполкі. Для практычнай дапамогі калгасам у арганізацыі гэтай работы палітычны інструментар, арганомы і іншыя работнікі рэспандэнтаў і МТС.
ОРАЛОУ, МАЧАЛЬСКІ.

Пераможны

ва ўсебеларускім конкурсе-спарборніцтве паляводчы і трактарных брыгад і брыгадзіраў занесены у спіс па прадстаўленню райкомаў КП(б)Б і літдзелу МТС.

15. Трэцяя трактарная брыгада менскай МТС
ТРЕЦЬЯ ТРАКТАРНАЯ БРЫГАДА (БРЫГАДЗІР Т. ЗАЦІ) У ТВОРЧЫ ПЛАН ПА ВЕСНАВОЙ СЯЗБЕ ВЫКАНАЛА НА 145 ПРОЦ У БРЫГАДЗЕ ДОБРА НАЛАДЖАН УЛКІ І ВЫДАТКАВАННЕ ГАРЧАГА КОЖНЫ ТРАКТАРЫСТ ВЯДЗЕ ЖУРНАЛ РАБОТЫ ТРАКТАРА У БРЫГАДЗЕ РАЗГОРНУТА СПАБОРНІЦТВА І УДАРНІЦТВА. ЛЕШЦЫЯ УДАРНІКІ — Т. Т. МАШЭЯНА І ГУМ.

16. Сёмая паляводчая брыгада калгаса імя Фалько, Менскай МТС
БРЫГАДА ПАЧАЛА ПАЛІВЯВЫЯ РАБОТЫ ў КРАСАВІКА. ДА КРАСАВІКА СКОНЧЫЛА СЯЗБУ ЗЕРНАВЫХ. 4 МАЯ СКОНЧЫў СЯЗБУ ВУЛЬБЫ І ІНШІ КУЛЬТУР. ПЛАН ПАСЕВУ ЯРВЫХ І БРЫГАДЗЕ СКЛАДАЕ 142 ГЕКТАРЫ. ГНОУ БЫВЗВЕНА 1419 В. 30%. СЯЗБА ПРАВЕДЗЕНА ВЫСОКАКАСНА. ДОБРА БЫЛА НАЛДЖАНА ПАЛІВЯКА-ВЫКАВАУЧА РАБОТА. РОГУЛЯРНА БЫў ДЭЛА БРЫГАДНАЯ ШТОДЗЕНКА ЯКАСЦ СЯЗБЫ ПРАВАІРАЎ І СПЕЦЫЯЛЬНА ЯКАСЦІ БРЫГАДЗІР Т. ЗАЦІ.

17. Другая брыгада калгаса «Эрштэр май» Жлобінскай МТС
БРЫГАДЗІР — ГАУРЫЛЕНКА. БРЫГАДА СКОНЧЫЛА СЯЗБУ КРАСАВІКА І АРГАНІЗАВАЛА ДАВАЖУ АДОТАЧНЫМ КАЛІАМ СВАЮ КАЛГАСА. ВІНІСЦЮ РОТКУ У БАРАЦЬБЕ ЯКАСЦ СЯЗБЫ АДЫГАў ІНШЫЯТ ЯКАСЦІ «АТ-ЗВЕНІА» ГОУЧАУ ІЛЬНІ, які не прапалачы і не адатач (завялікія) БЕЗ ДАКЛАДНАВ ПРАВЕРНІ ПЛАН ВЕСНАВОЙ СЯЗБЫ НА 185 Г. ТАРАў БРЫГАДА ПРАВАІКАНАЛА. ЗАСЕНА ДАДАТКОВА 23 Г. ТАРАў СЯЗБАСЦЬ КОЖНІ ПАСЛЯ СЯЗБЫ СЯРЭДНЯЯ І ВІСЬ СЯРЭДНЯЯ.

Перадавыя калгасы Сёненшчыны заканчваюць другую праполку
СЯННО.
На 31 мая па раёну ў другі раз прапалота 2.988 гектараў ільну, што складае 40 проц. агульнай плошчы пасеваў ільну.
Сірднічкі сельсовет закончыў другую праполку. За ім ідуць Латыгонскі, Невіцкі, Алексінічкі сельсоветы, старынічкі і іншыя. У калгасе «Прылево» і «Расні» лён, засяяны ў сярэднім сакавіка, пачынае прісці. У бліжэйшыя два-тры дні другая праполка ільну будзе поўнаасцю закончана. Прымаюцца меры да ўмацавання праполкі зернавых культур, удэлу папару і паліны.

Пытанне аб асабліва стварэння, аб высокай якасці цыпер з'яўляецца не другарядным, а важнейшым пытаннем.

Нашым прадпрыемствам не халае яшчэ асноўнага — умелыя культурна працавіцы. Культурна працавіца — гэта значыць дасканала вывучыць справу, узораў арганізаваць работу лабараторыі, забяспечыць дасканала парадак і дысцыпліну.

Дырэктары пачынаюць прапрацоўваць правільнае арганізацыю, якія перад імі стаюць. Ёсць здаровае, правільнае імкненне да паліпашэння якасці прадукцыі. Але не ведаюць сапраўды асноўныя шляхі ў барацьбе за высокую якасць тавараў.

На першым плане павінна стаць пытанне аб гатунокасці тавараў. Вельмі шмат тавараў выпускаецца другога, трэцяга і чацвёртага гатунока замест першага. Характэрны прыкладам гэтага з'яўляецца вытук прадукцыі адным з лепшых напых прадпрыемстваў — магілёўскай фабрыкай штучнага валакна. За 25 дзён мая фабрыка выканала план па вытук першагатунокавай прадукцыі на 48,4 проц., другога гатунокавай — на 182,4 проц., трэцягатунокавай — на 69,4 проц. Першы гатунак не ў пашане на фабрыцы. Сяба за яго змагаюцца. Гэта можна аднесці да многіх напых прадпрыемстваў.

Задача за высокуюгатунокава тавар — вельмі важная абавязка для завод імя Варашылава асноўны вытук складаных торфаасветарных машын. Машыны паказалі добрую якасць работы. Гэта вельмі дасягненне варшавілаўцаў.
Але палга на гэтым спупакойства. А доля самастапакоянасці бяд. Завод павінен рыхтавацца да

вытук новых машын і апаратаў. Перад заводам, як і перад усімі машынабудавальніцкімі прадпрыемствамі паўстае на ўвесь рост пытанне аб добрым канструктарскім бюро, аб узняцці якасці асабліва і знаходнага вытук варыянта.
«Права» высювае пытанне аб знаходнавым выглядзе і афарбаванні, не як марнае пытанне, а як пытанне руху наперад. Чаму мы валодаем барацьбу за добракасную прыгожую эканамічную прадукцыю і чыста зробленую прадукцыю.
Першыя крокі ў гэтых адносінах робіць фабрыка «Пролетарская перамога». Трэба думаць, што гэта перадавая фабрыка не астанецца адзінай у дашай справе.
Заслугоўвае ўвагі і хутчэйшага выпраўлення пытанне аб сувялі прадпрыемства са спецыяльнымі. Спадзяецца не ведае вытворцы і наладчы.

Вытворца не вывучаў сваёго спецыяліста, яго зааправаваў і прапалачы. У гэтай справе трэба вітаць пачынае калектыва гомельскай фабрыкай «Комінтэрн», акая разгарнула барацьбу за годар савецкай фабрычнай маркі і звярнулася да ўсіх спецыялістаў з просьбай аб крытыцы якасці выпускаемай ёй прадукцыі.

Падтарам: прадпрыемствы павінны ведаць свой рынак і працаваць у інтарсах гэтага рынку.
Трэба развіваць рукі прадпрыемствам у пытанні гэтай ініцыятывы. Інжынерская фабрыка «Пролетары» атрымліваючы гатовыя раскрой ад фабрыкі «Одні інжынерска-машынабудаўніцтва», знаходзіцца ў неспрыяльнай залежнасці ад яе, і якасць прадукцыі і фасон рэгулююцца некім за брамай фабрыкі. Гэта сваёсабытная функцыяналка моцна б'е па асэртыменту і якасці прадукцыі.

Але гэта не знімае адказнасці з самой фабрыкі і не дае ёй ніякага права самааукалоавацца.
Трэба глядзець наперад. Трэба раўняцца не па ўчарашняму, а па сёнешняму дню. Сёнешні дзень другой пачынае працягвае нашым прадпрыемствам павышаныя патрабаваўні. Гэтыя патрабаваўні выпраўляюцца ў барацьбе за якасць фабрычнай маркі.

Годар фабрычнай маркі — свядка вялікай якасці большэвіцкага кіраўніцтва, правільна арганізаванай вытворчасці, згуртаванасці і культурнасці калектыва.
Раўняцца па перадавых прадпрыемствах Савюза.
Быць на ўзроўні пастаўленых партыйнай задачай.

Норма касьбы прынята ад 0,35 гектараў да 0,50 гектараў. Летаўная практыка паказала, што ў многіх калгасу лёгкая касілі па 0,50—0,60 гектараў. Таму прынятую сёлета норму калгаснікі адпаведна ўхваляюць.

Перадвая калгасы стараюцца поўнаасцю закончыць праполку ўдзім паліны да пачатку савасю, каб усімі сіламі адразу ўзяцца за сенаборку.

Калгас «Уперад» узяў 26 гектараў паліны. Поўнаасцю прапалота ўсё азімая шпанія і частка заасеянага жыта. Закончана праполка ільну, забаранавана ўсё бульба. У бліжэйшыя дні калгас закончыць праполку ячменю, аўса і гародаў.

Калгас імя Чапаева падняў 10 гектараў паліны і поўнаасцю прапалота ўсё азімая і яравая культура.

Заканчваюць праполку калгасы «Магунны», імя Закоўскага і інш.
Л. К.

Актыў калгасы імя ВАРАШЫЛАВА, Ратанскага сельсавета, абавязковы артыкул тав. ГІКАЛО, абавязую да 1-га чэрвеня закончыць усю праполку паліны і яравой пшаніцы.
На нарадзе камуністаў і савішчына калгасу КРУПІЦНАГА сельсавета абавязаву артыкул тав. ГІКАЛО ў «Правесці». Гэты артыкул абавязвае калгасу да 1-га чэрвеня закончыць усю праполку паліны і яравой пшаніцы.

Калгас «ПЕРАМОГІ» сёння закончыць першую праполку ўсіх культур і пераключыцца на праполку гародаў і другую праполку зернавых і ільну. Гэты калгас ідзе ўперадзе па работаму будаўніцтву і разгарнуў работу па вызначэнню торфу для ўгнаення гэтых пасеваў.
З поспехам закончыць першую праполку зернавых, пачынаюць праполку паліны калгасы «НОВЫ ЦЯЎ», імя КАЛІНІНА і інш.

Калгасам не адведзены сенажаці
РАГАЧОУ. Раёну трэба скасіць 29.473 гектары сенажаці. Але зямельныя органы вельмі слаба кіруюць гэтай аднаасцю работай. Да гэтага часу ільну не ўсім калгасам адведзены ўчасткі сенажаці. Асабліва дрэнная справа з аднаасцю сенажаці.
Не выканан план завозу ўборачных машын.
У раёне на ўлічана практыка мінулага года, калі ў выніку дрэннай арганізацыі сенаборкі значная частка калгасу і саўгасу асталася без кармаў (калгасы імя МОЛАТАВА, ШЛЯХ ОЦЦЕРА, «ДРУЦЬ», «ДУБОВА», «НАЙФУРН» і інш.).
Нават у тых калгасу, дзе ўчасткі сенажаці ўжо адведзены, старшыні калгасу ільну нічога не зробілі, каб перавесці ўчасткі, замалчаваны іх за брыгады і ўстанавіць, дзе ў першую чаргу трэба будзе пачынаць касьбу. Невогу брыгады ільну не меюць выражанага плана касьбы. Не адрамантаваны танкамы і ўборачныя машыны. Нічога не зроблена для арганізацыі аховы сенажаці.
Перад усімі калгасамі раёна зараз стаіць задача не толькі забяспечыць сенам жыўлоу на круты год, але і стварыць фонды для пашырэння стада, патрабуючы ўвагу зварочнасцю на забяспечэнне сенам калгаснікаў. Але да гэтага часу ў гэтым напрамку ільну нічога не зроблена. Калгасы раёна да касьцю не падрыхтаваны.
К.

Калгасам не адведзены сенажаці
РАГАЧОУ. Раёну трэба скасіць 29.473 гектары сенажаці. Але зямельныя органы вельмі слаба кіруюць гэтай аднаасцю работай. Да гэтага часу ільну не ўсім калгасам адведзены ўчасткі сенажаці. Асабліва дрэнная справа з аднаасцю сенажаці.
Не выканан план завозу ўборачных машын.
У раёне на ўлічана практыка мінулага года, калі ў выніку дрэннай арганізацыі сенаборкі значная частка калгасу і саўгасу асталася без кармаў (калгасы імя МОЛАТАВА, ШЛЯХ ОЦЦЕРА, «ДРУЦЬ», «ДУБОВА», «НАЙФУРН» і інш.).
Нават у тых калгасу, дзе ўчасткі сенажаці ўжо адведзены, старшыні калгасу ільну нічога не зробілі, каб перавесці ўчасткі, замалчаваны іх за брыгады і ўстанавіць, дзе ў першую чаргу трэба будзе пачынаць касьбу. Невогу брыгады ільну не меюць выражанага плана касьбы. Не адрамантаваны танкамы і ўборачныя машыны. Нічога не зроблена для арганізацыі аховы сенажаці.
Перад усімі калгасамі раёна зараз стаіць задача не толькі забяспечыць сенам жыўлоу на круты год, але і стварыць фонды для пашырэння стада, патрабуючы ўвагу зварочнасцю на забяспечэнне сенам калгаснікаў. Але да гэтага часу ў гэтым напрамку ільну нічога не зроблена. Калгасы раёна да касьцю не падрыхтаваны.
К.

Калгасам не адведзены сенажаці
РАГАЧОУ. Раёну трэба скасіць 29.473 гектары сенажаці. Але зямельныя органы вельмі слаба кіруюць гэтай аднаасцю работай. Да гэтага часу ільну не ўсім калгасам адведзены ўчасткі сенажаці. Асабліва дрэнная справа з аднаасцю сенажаці.
Не выканан план завозу ўборачных машын.
У раёне на ўлічана практыка мінулага года, калі ў выніку дрэннай арганізацыі сенаборкі значная частка калгасу і саўгасу асталася без кармаў (калгасы імя МОЛАТАВА, ШЛЯХ ОЦЦЕРА, «ДРУЦЬ», «ДУБОВА», «НАЙФУРН» і інш.).
Нават у тых калгасу, дзе ўчасткі сенажаці ўжо адведзены, старшыні калгасу ільну нічога не зробілі, каб перавесці ўчасткі, замалчаваны іх за брыгады і ўстанавіць, дзе ў першую чаргу трэба будзе пачынаць касьбу. Невогу брыгады ільну не меюць выражанага плана касьбы. Не адрамантаваны танкамы і ўборачныя машыны. Нічога не зроблена для арганізацыі аховы сенажаці.
Перад усімі калгасамі раёна зараз стаіць задача не толькі забяспечыць сенам жыўлоу на круты год, але і стварыць фонды для пашырэння стада, патрабуючы ўвагу зварочнасцю на забяспечэнне сенам калгаснікаў. Але да гэтага часу ў гэтым напрамку ільну нічога не зроблена. Калгасы раёна да касьцю не падрыхтаваны.
К.

АБ СТРУКТУРЫ ПАЧАТКОВАЙ І СЯРЭДНЯЙ ШКОЛЫ У СССР, АБ ВЫКЛАДАННІ ГРАМАДЗЯНСКАЯ ГІСТОРЫІ І ГЕАГРАФІІ У ПАЧАТКОВАЙ І СЯРЭДНЯЙ ШКОЛАХ СССР

(ЗГОДНА РАШЭННЯ ЦК ВКП(б) І СНК СССР)

Пастанова ЦК КП(б)Б

1. Вылучыць камісію ў складзе шт. КОНИКА (старшыня), ЧАРНУШЭВІЧА, ЛІСКОВІЧА, АГУСТАЙЦІСА, ЧОРНАГА, якія даручыць на працягу 8 дзён распрацаваць канкрэтныя мерапрыемствы па ажыццэўленню пастаноў ЦК ВКП(б) аб школе і ўнесці іх на разгляд Бюро ЦК.

2. Абавязваць РК КП(б)Б, парткомы і пачынаючы партарганізацыі правесці 7 чэрвеня адзіны партдзень з разборам пастаноў ЦК аб школе і аб канкрэтных мерапрыемствах па падрыхтоўцы да новага навучальнага года.

На сходы запрасяць камсамоляцаў і шырокі беспартыйны актыв.

РАГАЧОУ, ПАЛІТАДЗЕЛ МТС, РЭДАКЦЫІ ГАЗЕТЫ «БОЛЬШЭВІЦКІЯ КАЛГАСЫ»

Аператыўнасць, палітдзельскі стыль работы, шчыльная сувязь з калгаснікамі, ігнаваць большэвіцкая дзейнасць па арганізацыі выдасных мас высуналі нашу газету на адно з перадавых месцаў друку Беларусі. «Звязда» вітае яе з гадавінай іпашанна і жадае далейшых поспехаў у барацьбе за калектывізацыю, росту і ўзмацнення сельгасарэцкіх рудоў, павышэння роў газетны ў агульнай рабоце палітдзелу да большэвіцкай калгасы, за аказанне калгаснае жылсці.

Рэдакцыя «Звязды»

ВОДУКИ НА ПРАМОВУ М. М. ЛІТВІНАВА

ФРАНЦЫЯ

ПАРЫЖ, 30 мая (БЕЛТА).
Адцыты і каментарыі прамовы тав. Літвінава стаюць у цэнтры ўвагі жывёўскіх карэспандэнтаў. Увесь друк апынае готу прамову, як буйнейшую падзею, адначасчы яе багаты змест.
«Прамову прадстаўнікі Савецкага Саюза», — ціна карэспандэнт «Эвр» — закалі тут з найбольшым неапрінем. І ніхто не быў расчараван, бо рэдка на канферэнцыі па разабраенню гаварыліся прамовы, якія закучаюць столькі шчаслівых і багатых зместам думак.
Прыводзяць прамову Літвінава, гэты ж карэспандэнт іпіша:
«Што скаваў Літвінаў, цалкам магло-б быць прынятым да французскай палітыкі безанасцюсці. Калі Літвінаў гаварыў, што ажыццяўленню безанасцюсці для забяспечэння існасці не можа перашкоды, то гэта выказанне павінна быць пераключана на пачынае перагавору аб разабраенні з Францыяй на другім таву.
Сен-Брыс у «Журналі» іпіша, што прамова Літвінава прадлаўлася не менш трох чвэртак гадзіны, але што ні на адну секунду не было перапынку, бо прамова адначасчы думкам крытыкі і іропіі...
«Прамова Літвінава ператварыць канферэнцыю па разабраенню ў паспешны інстытут» — іпіша Сен-Брыс — была сапраўднай палей дзіва «літвінаўскай» іпіша па гэтым поваду.
«Не ўсё ў прапанавах савецкага ўрада ўздымае аямцішчыны. Тым не менш, іпіша дзякуючы савецкаму ўраду мы маем праект аб гарантыях і аб узаемнай дапамозе. Прамова аб арганізацыі міру настолькі ж сур'ёзна як і цікава, акая асласлоўвае дэталіна вывучэння, і акая, несумнеяна, акая іпашчыным ўплыву на лёс канферэнцыі».

АКТ ВЯЛІКАГА ЗНАЧЭННЯ

ЖЭНЕВА, 30 мая (БЕЛТА).
Прамова Літвінава зрабіла гарт богае ўражанне неперарожнай логікай сваёй арганізацыі. Асабліва увагай карыстаецца ідея Літвінава аб перафармацыі канферэнцыі па ўзаемна ў пастаянну дзейнічаючую канферэнцыю міру.
«Журнал дэ-пас-ен» — жывёўскі орган, які выказвае французскі пункт гледжання — іпіша:
«Нішто не магло кінуць большае святло на сучасную сітуацыю, чым просты факт, што канферэнцыя па разабраенню і грамадскай думка ўсклазі свае надзеі на савецкую дэлегацыю ў савёе знаходжанні выхад з туліна.
Гэта чытанне не ачухала нас. Рэдакцыя напісала і палова разумна дасяраванія ўдэры, Літвінаў падняў да пытання з іпачынае жаданнем знайсці вырашэнне праблемы. Яго прамова з'явілася сапраўдным актам вялікага значэння».

ЗША

НЬЮ-ІОРК, 30 мая (БЕЛТА).
Жывёўскія карэспандэнты амерыканскіх газет чарадоўцаць шырокія і апаучавальныя спрэчкі аб выступленні т. Літвінава на пасіджэнні генеральнай рэспіцы канферэнцыі па разабраенню. «Нью-Йорк таймс» публікуе вялікія дыталы з прамовы т. Літвінава.

ГЕРМАНІЯ

БЕРЛІН, 30 мая (БЕЛТА).
Прамова тав. Літвінава выклікала ў германскім друку вышукныя рэакцыя каментарыі, якія на тону і па зместу пераствараюць у адрытую антываасцю траўду.
У асабліва шаленства германскі друк прыводзіць ўказанне Літвінава на завячэнны паліны некаторых краін, прычым германскія каментарыі з характэрнай ажыццяўлена завячэння, што гэтыя ўказанні Літвінава цалкам накіраваны, моў, супроць палітыка-соцыялістычнай Германіі. Асноўным і яна ісправаным зворку аргументам супроць прамовы т. Літвінава ўвесь германскі друк высювае ўзятая з старых антываасцю арсенала історычна выкрыкі аб «большэвіцкім імперыялізме», «распальванні сусветнай рэвалюцыі», «спадрытнай рабоце ў капіталістычных краінах» і т. д.
Жывёўскі карэспандэнт «Гамбургер фрэйдэблат» прысцягае прамову Літвінава вялікі артыкул, у якім іпіша:
«У работу канферэнцыі, акая, як азначыла працякаць у спадчыным уяўце, Літвінаў кінуў бомбу самага буйнага калібра. Ураў гэтай бомбы быў агульнашчы і рэзультат савілісць, акая ўстанавілася ў аду пасяджэння пасля прамовы Гендэрсона і Нормана Дэвіса.
Выступленне Літвінава было савішчым па ўсіх адносінах. Ён найб смяротны ўдар канферэнцыі па разабраенню. Ён адоўгу і бок Літвінава, як палітычны дзейны орган. Замест яе, ён высунаў на перадні план ідэю перманентнай мірнай канферэнцыі, акая баваюцца на франка-савецкім супрааўніцтве і прадугледжвае супрааўніцтва ўсіх астатніх дзяржаваў.
Карэспандэнт «Гамбургер фрэйдэблат», таксама як і рад іпных германскіх газет, савіражае, што прамова Літвінава з'явілася асабліва вялікай пачынаюца для англійскай дэлегацыі. Савіражае па-асцю».

ЯПОНИЯ

ТОКІО, 30 мая (БЕЛТА).
Вячэрнія выданні «Цугаі», «Сюгю», «Дзі-дзі» без каментарыя публікуюць кароткае навадамае не «Сімоў рэпо» з Літвінава прамове Літвінава. Газеты аднаасцю і загадоўка, што Літвінаў прапанава стварыць пастаянны орган на ахову міру.

СЕСІЯ ГЕНЕРАЛЬНОЇ КАМІСІЇ ПІА РАЗБІРАННІ У ЖЕНЕВІ

Промова БАТУ

ЖЕНЕВА, 30 мая. (БЕЛТА). БАТУ почав свій виступ... роз'яснює, що він не хоче бути в центрі уваги...

Що здалося? — ставив питання Бату. Що примусило англійський Уряд... Хіба ж готувати гарантії безпечності і контролю?

Сор Діжон Саймон звинувачує тільки те, що інакше, тільки адля капітотипу план, пропановані конференції в Імелі... Французький Уряд за сваволе...

Після того, як 11-га сесія 1932 г. була прийнята рішенням... 1933 г. була прийнята рішенням...

Заява Баталава ВЕНА, 30 мая. (БЕЛТА). Як наведомо, в Сафії, міністр закордонних справ Баталава... Заява Баталава ВЕНА, 30 мая. (БЕЛТА).

МАСАВІЯ АРШІТИ У ХАРБІНІ

ТОКІО, 31 мая. (БЕЛТА). Як наведомо, «Ніці ніці» в Харбіні, японсько-маньчжурська палітретія... МАСАВІЯ АРШІТИ У ХАРБІНІ.

ТУРЕЦЬКІЯ І СОВЕТСЬКІ ДЗЯРЖАВНИЙ ДЗЯЯЧІ АБ АДНОСІНАХ СССР ТУРЦІЯ

Іностранним журналом «СТРОИМ»... Турецькі друзі і знайомі, які з'являються зором друзів на родю і значним фактором умалювання...

ГАЗІ МУСТАФА КЕМАЛЬ ПРЕЗІДЕНТ ТУРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Дружба між Турцією і СРСР... Турецькі друзі і знайомі, які з'являються зором друзів на родю і значним фактором умалювання...

ІСМЕТ-ПАША СТАРШИНА СОВЕТА МІНІСТРАУ

Револьюційна країна добра веде... Турецькі друзі і знайомі, які з'являються зором друзів на родю і значним фактором умалювання...

КА. В. АРАШЫЛАУ НАРОДНИЙ КАМІСАР ПА ВАЕННИХ І МОРСКИХ СПРАВАХ СССР

Усе ми добра ведемо і ведемо, що представляє собою старий Турецький союз... Турецькі друзі і знайомі, які з'являються зором друзів на родю і значним фактором умалювання...

М. І. КАЛІНІН СТАРШИНА ЦЕНТРАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ КОМПІТЕТИ СССР... Турецькі друзі і знайомі, які з'являються зором друзів на родю і значним фактором умалювання...

В. М. МОЛАТАУ СТАРШИНА СОВЕТА НАРОДНИХ КАМІСАРУ СІОУЗА ССР

Горача кіта іпшпінатува журналу «СТРОИМ» на виданні спеціальної кумара, присвяченої турецьким революційним... Турецькі друзі і знайомі, які з'являються зором друзів на родю і значним фактором умалювання...

КА. В. АРАШЫЛАУ НАРОДНИЙ КАМІСАР ПА ВАЕННИХ І МОРСКИХ СПРАВАХ СССР

Усе ми добра ведемо і ведемо, що представляє собою старий Турецький союз... Турецькі друзі і знайомі, які з'являються зором друзів на родю і значним фактором умалювання...

КА. В. АРАШЫЛАУ НАРОДНИЙ КАМІСАР ПА ВАЕННИХ І МОРСКИХ СПРАВАХ СССР

Усе ми добра ведемо і ведемо, що представляє собою старий Турецький союз... Турецькі друзі і знайомі, які з'являються зором друзів на родю і значним фактором умалювання...

15-годовий юбілей тво рчасці Л. М. ЛІТВІНАВА



2 червня відбудеться 15-годовий юбілей творчої діяльності мастацтва кірау...

Творчась Літвінава великі шматгалава. Діяльність збірає працювала на різних участках і у розв'язанні галина театральна мастацтва і літератури.

Своє асоціува режисерство діяльність у професійному театрі Літвінава пату ащю у студії Беларускага дзяржаўнага тэатра у Маскве.

Першай самастойнай работай Літвінава, ащю з'явилася етатнай для дзяржаўнага лярускага тэатра БССР, быў спектакль «Авечая крыніца» Лопе-де-Вага, які ставіўся у 1927 годзе.

Літвінава крытычна падійшоу да гэтага тэатру, напісана драматургічна-інжынітарам, які ідеалізаваў іспанскую карону.

У гэтым спектаклі разгарнуўся ўвесь талант Літвінава—мастацтва ідейна-насмачны маляўнічы спектакль, у якім ащю раскриті гістарычны фэадал—камандор—і сядзівства.

У гэтым спектаклі разгарнуўся ўвесь талант Літвінава—мастацтва ідейна-насмачны маляўнічы спектакль, у якім ащю раскриті гістарычны фэадал—камандор—і сядзівства.

У спектаклі «Днім Куперно» Годмпера Літвінава сцігнічы сред...

камі раскриті смартову сватку амерыканскага фінансавога капітала а рэбачым рукам. У асобе галоўнага героя п'есы—капіталіста Рокфелера...

Наступнай работай Літвінава у ДДТ была настаноўка першай у тэатры індустрыяльнай п'есы «Пізна аб татары» Паголіна.

У 1-м Беларускаму дзяржаўным тэатры Літвінава пату працаваў у якасці мастацкага кіраўніка у 1932 годзе, калі тэатр значна аставаўся ад калі соцыялістычнага будаўніцтва, калі ён лічыў не пазбаўленай ушпыва натуралізму і паніжання стэтычна мінулага і пераважна фармалістычна працягвані рэжисера Креліуса («Справа гонару»).

Перабудову тэатра сумесна а партыйнай арганізацыяй Літвінава пату прымяняў да работ у тэатры лепшых працэдуры Беларускага савецкага літаратуры, які а л'янамогай тэатра ласпозна ўключіўся у драматургію. Тав. Літвінава актыўна амагаўся за ўпарадкавані сцэнічнага мастацтва у тэатры і ўключіў у рэпертуар ДДТ-1 крытычную апрацюку класічнай свадчынасы.

За час работ Літвінава у якасці мастацкага кіраўніка у ДДТ-1 перапыўчыў «Пізна аб татары» на тэму (аб класічнай барышце) у вапінчачынах Кучына, напісана пры л'янамогай дапамозе тэатра; «Недародная даламова»; «Надародная даламова»; «Надародная даламова»; «Надародная даламова».

Секіткі, настаноўлены Літвінава, а'яўляючы значным крокам наперад у творчым шляху Беларускага дзяржаўнага тэатра. Адназначна—гэты Літвінава пролетарскага грамадскага мастацтва з'яўляўся першай 1-м Беларускаму дзяржаўнаму тэатру, і у прыватнасці, перад іго мастацкі кіраўніком Літвінава завачуі ўсе кампаненты, складальныя спекталі—агортскае мастацтва, музыка, мастацкае афармленне, хореаграфія, сватло і т. д. стварыўшы сацыяльна-застараны амацьяльна-насмачны спектакль.

У спектаклі «Днім Куперно» Годмпера Літвінава сцігнічы сред...

МАСЧОЎСЬКІ МЕДЫЦЫНСЬКІ ТЫДЗЕНЬ

Маскоўскі медыцынскі тыдзень ачыніць усе большы інтарс спорд медыцынскіх работнікаў Менска. Учора на дэкладах у клубе металістаў прысутнічала звыш 600 чал. Прыехала група дантороў Заходняй абл. ащю.

3-я чэрвень г. г. у 6 гадін увечары адбудзецца нарада прапаганды партыйнай сеткі прадпрыемстваў і устаноў гор. Менска на пытанні падняцця вынікаў ачюнай ачюнай і ачюнай на лета і інфармацыя аб рацонах ачюнай ачюнай ЦК КП(б)Б.

БЕЛАРУСКАЯ СОВЕТСКАЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

ПЧАТЫ РАБОТЫ ПА НАДРЭДКОТЭПІ ДА ВЫДАДНІЯ БЕЛАРУСКАЯ СОВЕТСКАЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ СТАВІЦЬ СВАЕЯ КІТА СІСТЭМАТАВАВАВЬ ВІПНІ ВІВ'В'В'В'В' НАЦЫАНАЛЬНА-КУЛЬТУРНАГА РАЗВІЦЦА ВССР І ЎСЬ ПРАДУКЦЫЯНЫХ СІЛ.

ВІПНІ МАТЭРЫЯЛ БУДЗЕ ДАН ТАКСАМА АБ ЗАХОДНЯЯ БЕЛАРУСЬ ДЛІ РАБОТЫ У ЭНЦЫКЛАПЕДЫ ПРЫЦЯГАЮЦА ШЫРОКІЯ МАССЫ НАВУКОВЫХ РАБОТНІКАУ БЕЛАРУСЬ І ІНШЫХ РЕСПУБЛІК СОВЕТСКАГА СІОУЗА. ГАЛОЎНЫМ РОДАКАРАМ ЭНЦЫКЛАПЕДЫ ЗАВЕРДЖАН ПРЕЗІДЕНТ БЕЛАРУСКАГА АКАДЭМІ НАВУК А. П. ГОРЬН. АРБЕНТРАВАЧНА УСТАНОВЛЕНА ВЫДАДНІ ЭНЦЫКЛАПЕДЫ У 10 ТАМАХ.

ПЛЕНУМ МЕНСКАГА ГАРАДСКАГО С'ЕТА

Рабочы, Сялянскі і Чырвоноармійскі Дэпутатау: ПАРАДКІ ДНЯ: 1. аб ачюнай вылікова будаўніцтва (Станішчына); 2. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 3. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 4. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 5. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 6. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 7. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 8. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 9. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 10. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 11. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 12. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 13. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 14. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 15. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 16. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 17. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 18. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 19. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 20. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 21. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 22. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 23. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 24. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 25. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 26. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 27. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 28. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 29. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 30. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 31. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 32. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 33. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 34. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 35. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 36. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 37. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 38. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 39. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 40. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 41. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 42. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 43. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 44. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 45. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 46. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 47. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 48. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 49. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 50. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 51. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 52. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 53. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 54. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 55. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 56. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 57. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 58. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 59. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 60. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 61. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 62. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 63. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 64. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 65. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 66. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 67. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 68. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 69. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 70. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 71. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 72. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 73. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 74. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 75. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 76. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 77. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 78. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 79. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 80. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 81. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 82. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 83. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 84. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 85. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 86. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 87. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 88. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 89. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 90. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 91. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 92. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 93. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 94. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 95. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 96. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 97. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 98. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 99. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 100. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 101. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 102. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 103. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 104. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 105. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 106. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 107. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 108. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 109. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 110. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 111. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 112. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 113. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 114. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 115. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 116. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 117. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 118. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 119. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 120. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 121. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 122. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 123. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 124. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 125. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 126. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 127. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 128. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 129. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 130. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 131. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 132. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 133. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 134. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 135. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 136. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 137. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 138. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 139. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 140. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 141. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 142. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 143. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 144. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 145. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 146. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 147. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 148. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 149. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 150. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 151. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 152. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 153. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 154. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 155. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 156. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 157. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 158. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 159. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 160. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 161. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 162. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 163. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 164. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 165. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 166. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 167. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 168. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 169. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 170. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 171. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 172. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 173. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 174. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 175. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 176. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 177. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 178. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 179. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 180. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 181. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 182. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 183. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 184. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 185. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 186. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 187. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 188. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 189. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 190. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 191. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 192. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 193. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 194. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 195. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 196. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 197. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 198. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 199. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 200. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 201. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 202. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 203. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 204. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 205. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 206. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 207. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 208. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 209. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 210. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 211. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 212. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 213. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 214. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 215. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 216. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 217. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 218. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 219. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 220. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 221. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 222. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 223. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 224. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 225. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 226. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 227. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 228. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 229. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 230. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 231. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 232. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 233. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 234. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 235. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 236. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 237. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 238. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 239. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 240. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 241. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 242. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 243. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 244. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 245. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 246. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 247. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 248. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 249. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 250. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 251. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 252. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 253. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 254. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 255. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 256. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 257. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 258. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 259. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 260. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 261. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 262. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 263. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 264. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 265. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 266. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 267. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 268. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 269. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 270. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 271. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 272. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 273. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 274. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 275. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 276. аб ачюнай будынагу і будаўніцтва (Камандары); 277. аб ачюнай будынагу і буда